



**АНОНС ПРАВЯДЗЕННЯ НЕЗВЫЧАЙНА
ЦІКАВАГА І НАСЫЧАНАГА ЛЕТНЯГА ТЫДНЯ**

Дарагія рэбяты, каб летні адпачынак быў для вас больш

*насычаны і яркі, мы прапануем вам прыняць удзел **3***

***01.06 па 05.06.2019** у наступных мерапрыемствах:*

- свята, прысвечанае Дню абароны дзяцінства 1 – 8 класы – **01.06.2019.**

Пачатак у 15.00;

- адкрыццё дзіцячай спартыўнай пляцоўкі “Лета – спартыўная пара”. Удзел прымаюць 1 – 8, 10 класы. **03.06.2019. Пачатак у 10.00;**

- Дзень дружбы і сяброўства ва ўстанове адукацыі “Шчаслівае лета” – **04.06.2019. Пачатак у 10.00;**

- калейдаскоп спартыўных гульняў. Удзел прымаюць вучні 1 – 8 класаў – **05.06.2019. Пачатак у 10.00**

- віктарына “Казачны калейдаскоп” Удзел прымаюць вучні 5 – 8 класаў – **05.06.2019. Пачатак 10.00**

- дзейнасць спартыўнай пляцоўкі “Лета – спартыўная пара”.

Удзел прымаюць 1 – 8, 10 класы – **06.06. 2018. На працягу дня -**

- акцыя “Футбольныя канікулы”. Удзел прымаюць вучні 1 – 8,

10 класаў. На працягу дня 07.06 – 08.06. 2019.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Анонс мерапрыемстваў з 10.06.2019 па 15.06. 2019

**ЛЕТА, ЗЯЛЁНАЕ ПА КОЛЕРУ, ВЯСЁЛАЕ ПА НАСТРОЮ,
НЕПАЎТОРНАЕ І ТАЯМНІЧАЕ ПА ХАРАКТАРУ, ЗАПРАШАЕ ВАС
ПРАВЕСЦІ ЧАС РАЗАМ І З КАРЫСЦЮ.
НЯХАЙ ГЭТЫ ТЫДЗЕНЬ ЗАПОМНІЦА ВАМ НАЗАЎСЁДЫ.
РАДЫ ЗАПРАСІЦЬ ВАС НА НАСТУПНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ:**

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
10.06.2019 Дзень кіно	УК “Турэцкі адзел культуры культуры і дасуга” Пачатак у 10.00	1 – 3 класы, 5 – 8 класы	Класныя кіраўнікі
11.06.2019 Акцыя “Праца дзеля прыгажосці” (добраўпарадкаванне аграгарадка)	На працягу дня	2 – 8, 10 класы	Педагог- арганізатар, класныя кіраўнікі
12.06.2019 Віктарына “Казачны калейдаскоп” Дзейнасць цімураўскага руху “Добрае сэрца”	ІБЦ ўстановы адукацыі. Пачатак у 10.00 Агр.Турэц	1 – 5 класаў 6 – 8 класы	Бібліятэкар ўстановы адукацыі Педагог- арганізатар
13.06.2019 Акцыя “Помнікі аграгарадка”	На працягу дня	1 – 8 класы	Педагог- арганізатар
14.06.2019 Псіхалагічны рынг на свежым паветры	Тэрыторыя ўстановы адукацыі. Пачатак у 10.00	2 – 8 класы 10 клас	Педагог-псіхолаг Пляскач А.М.
15.06.2019	Вераб’іная дыскатэка, 17.00	2 – 8 класы	Дырэктар ўстановы культуры.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 17.06.2019 па 22.06.2019

Летнім ранкам і вечарам мы назіраем барвовыя водсветы на небе і радуемся, што зноў будзе добрае надвор'е. Значыць нашы летнія прыгоды працягваюцца. Мора чырвонага колеру ў летнім месяцы, які кліча нас ў прыгожае непаўторнае падарожжа. Ажыццявіць яго памогучь наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Занятак з элементамі трэнінгу “Не трапляй у электроннае павуцінне” 17.06.2019	10.00, установа адукацыі	4 – 8 класы	Гарох Т.В., Факеева Ю.С.
Прафілактычная сустрэча “Жыццё – ёсць цуд” (у рамках акцыі “Мы за здаровы лад жыцця”) 18.06.2019	ІБЦ, 11.00	6 - 11 класы	Бібліятэкар
Гульніва-забаўляльная праграма “Шукаем таленты” 19.06. 2019	УК “Турэцкі цэнтр культуры і дасуга”. 17.00	5 – 11 класы	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.
Тэматычная сустрэча “Наркаманія – знак бяды” 20.06.2019	Установа адукацыі.10.00	2 – 11 класы	Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох
Работа дзіцячай спартыўнай пляцоўкі 21.06.2019	На працягу дня, спартыўны стадыён	2 – 11 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
Вераб’іная дыскатэка 22.06.2019	УК “Турэцкі цэнтр культуры і дасуга”. 18.00	Для сярэдняга і старэйшага ўзросту	Музычны кіраўнік Сас Л.С.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т. В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў

З 24.06.2019 па 29.06. 2019

Васільковым колерам квітнее наша незабыўнае лета. І радасцю адгукаюцца ў сэрцы новыя знаёмствы і новыя справы, у якіх мы шчыра запрашаем усіх прыняць актыўны ўдзел. На чарговым тыдні нашага рознакаляровага вясёлкавага лета вас чакаюць наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Калейдаскоп спартыўных гульняў	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 11.00	1 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Акцыя “Футбольныя канікулы” 25.06	Спартыўны стадыён, 10.00	2 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Удзел у акцыі “Добрае сэрца ветэранам”, 26.06	Тэрыторыя вграгарадка. На працягу дня	2 – 10 класы	Класныя кіраўнікі, актыў дзіцячых грамадскіх арганізацый
Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы 27.06	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 11.00	7 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Паходы па роднаму краю 28.06	Тэрыторыя раёна	1 – 10 класы	Класныя кіраўнікі
Вераб’іная дыскатэка 29.06	УК “Турэцкі цэнтр культуры і вольнага адпачынку”. 18.00	Для сярэдняга і старэйшага ўзросту	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т. В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 01.07.2019 па 06.07. 2019

Сінія азёры і рэкі радуюць нас сваёй прыгажосцю летнім днём. Значыць, лета – гэта сінь вады, нябёсаў, лугавых кветак. Цудоўная пара летняга адпачынку прадаўжаецца. І мы вас запрашаем на наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Работа дзіцячай спартыўнай пляцоўкі “Лета – пара спартыўная”. 01.07.	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	Вучні 1 – 10 класаў	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Інтэлектуальная віктарына “Па сцяжынках гісторыі” 02.07.	Установа адукацыі. 11.00	5 – 10 класы	Настаўнік гісторыі М.Дз. Стэльмах
Калейдаскоп спартыўных гульняў 03.07.	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	1 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя, класныя кіраўнікі
Віктарына “Па старонках прыгодаў літаратурных герояў” 06.07. Акцыя “Футбольныя канікулы”, 04.07.	ІБЦ установы адукацыі. 10.00 Спартыўны стадыён установы адукацыі, 12.00	4 – 7 класы	Бібліятэкар Ю.С. Факеева Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Гульнёвая праграма “Па сцяжынках лета” 05.07. Акцыя “Дом без адзіноты” 05.07	УК “Турэцкі адзел культуры і дасуга”, 17.00 Тэрыторыя аграгарадка. На працягу дня	1 – 8 класы 9 – 11 класы	Музычны кіраўнік Л.С. Сас Класныя кіраўнікі
Вераб’іная дыскатэка і дыскатэка для падлеткаў 06.07.	УК “Турэцкі цэнтр культуры і вольнага адпачынку”. 17.00, 20.00	Для сярэдняга і старэйшага ўзросту	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох

**Анонс мерапрыемстваў
з 08.07.2019 па 13.07. 2019**

**Прыгожыя летнія дні прадаўжаюцца. Паважаныя
вучні, запрашаем вас на наступныя
мерапрыемствы:**

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Дзень кіно 08.07.2019	Актавая зала ўстановы адукацыі. 10.00	Вучні 6 – 10 класаў	Настаўнік біялогіі Цаба І.В.
Чытанне і абмеркаванне любімай кнігі Работа гульнівай пляцоўкі 09.07.2019	Сельская бібліятэка. 10.00 Спартыўная пляцоўка ўстановы адукацыі. 11.00	2 – 8 класы 1 – 11 класы	Бібліятэкар Лаўрэнава М.І. Дрык Г.У.
Спаборніцтвы па шашках і шахматах. 10.07.2019	Спартыўная зала ўстановы адукацыі	2 – 11 класы	Класныя кіраўнікі
Тэрыторыя новых ведаў. Работа актывістаў піянерскага руху ў сацыяльных сетках 11.07.2019 Калейдаскоп спартыўных гульняў 12.07.2019	ДУДА«ЦТДіМ». 11:00 Спартыўная пляцоўка ўстановы адукацыі.10.00	5 – 8 класы 9 – 11 класы	Класныя кіраўнікі, Русецкая В.Ю. Класныя кіраўнікі
Вераб'іная дыскатэка і дыскатэка для падлеткаў 13.07.2019	УК “Турэцкі цэнтр культуры і вольнага адпачынку”. 17.00, 20.00	Для сярэдняга і старэйшага ўзросту	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

**Анонс мерапрыемстваў
з 15.07.2019 па 20.07. 2019**

**Фіялетаваыя іскрынкi незвычайнага летняга дня
зачароўваюць нас і запрашаюць наведаць наступныя
мерапрыемствы:**

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Гульнёвая праграма на спартыўнай пляцоўцы 15.07.2019	Спартыўная пляцоўка, 1.00	5 – 10 класы	Класныя кіраўнікі
Экалагічны дэсант “Чысціня роднага краю” (у рамках раённага праекта “Захаваем і павялічым”) 16.07.2019	Агр.Турэц	5 – 10 класы	Класныя кіраўнікі
Гульнёвая праграма “Аднойчы летам” 17.07.2019	УК “Турэцкі адзел культуры і дасуга”. 11.00	1 – 10 класы	Музычны кіраўнік Л.С.Сас
Прафілактычная сустрэча “Бяспека жыцця ў час канікул”. 18.07.2019	ІБЦ установы адукацыі	6 – 10 класы	Бібліятэкар Ю.С. Факеева, Цаба С.Г.
Экскурсія “Цікавыя мясціны рэгіёна. 19.07.2019 (у рамках акцыі “Жыву ў Беларусі тым ганаруся”)	Тэрыторыя раёна, 11.00	2 – 11 класы	Класныя кіраўнікі
Тэматычная дыскатэка для падлеткаў “Сябры – гэта здрава” 20.07.2019	УК “Турэцкі адзел культуры і дасуга”. 20.00	2 – 10 класы	Музычны кіраўнік Л.С. Сас

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

**Анонс мерапрыемстваў
з 22.07.2019 па 27.07. 2019**

**Усе колеры вясёлкі сабраліся разам з намі ў гэтую
цудоўную летнюю пару. І таму з радасцю
прадаўжаем удзельнічаць у наступных
мерапрыемствах:**

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Эколага- краязнаўчая гульня “Летняя краіна” 22.07.2019	Тэрыторыя аграгарадка	Малодшы і старэйшы школьны ўзрост	Класныя кіраўнікі
Спартыўная праграма “На летняй пляцоўцы” 23.07.2019	Спартыўны стадыён	Сярэдні і старэйшы школьны узрост	Класныя кіраўнікі
Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы 24.07.2019	Спартыўны стадыён	Сярэдні і старэйшы школьны узрост	Класныя кіраўнікі.
Дзейнасць цімураўскага атрада “Агеньчык цяпла” 25.07.2019	Тэрыторыя аграгарадка	6 – 10 класы	Педагог- арганізатар
Акцыя “Футбольныя кан ікулы” 26. 07. 2019	Спартыўная пляцоўка ўстановы адукацыі	6 – 10 класы	Класныя кіраўнікі
Гульнёвая праграма “Вясёлкавае лета”. Конкурс малюнкаў на асфальце	Установа культуры, 11.00	5 – 10 класы	Установа культуры

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В.Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 29.07.2019 па 03.08. 2019

Сінія азёры і рэкі радуюць нас сваёй прыгажосцю летнім днём. Значыць, лета – гэта сіль вады, нябёсаў, лугавых кветак. Цудоўная пара летняга адпачынку прадаўжаецца. І мы вас запрашаем на наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Работа дзіцячай спартыўнай пляцоўкі “Лета – пара спартыўная”. 29.07	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	Вучні 1 – 10 класаў	Класныя кіраўнікі
Інтэлектуальная віктарына “Па сцяжынках гісторыі” 30.07	Установа адукацыі. 11.00	5 – 10 класы	Настаўнік гісторыі М.Дз. Стэльмах
Калейдаскоп спартыўных гульняў 31.07.	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	1 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя, класныя кіраўнікі
Віктарына “Па старонках прыгодаў літаратурных герояў” 01.08 Акцыя “Футбольныя канікулы” 01.08	ІБЦ установы адукацыі. 10.00 Спартыўны стадыён установы адукацыі, 12.00	4 – 7 класы	Педагаг-арганізатар Класныя кіраўнікі

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т. В.

**Анонс мерапрыемстваў
з 05.08.2019 па 10.08. 2019**

**Наступілі па-сапраўднаму гарачыя летнія
дзенькі, а мы прадаўжаем удзельнічаць у
цікавых мерапрыемствах:**

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Акцыя “Дом без адзіноты” Акцыя “Помнікі” 05.08.2019	Тэрыторыя агарагарадка. На працягу дня	8 – 11 класы 1 – 7 класы	Класныя кіраўнікі
Акцыя “Лета спартыўнае” 06.08.2019	Спартыўны стадыён, 10.00	2 – 6 класы 7 – 11 класы.	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
Свята дзіцячай кнігі 07.08.2019	Сельская бібліятэка, 10.00	4 – 8 класы	Бібліятэкар Лаўрэнава М.І.
Чытанне і абмеркаванне любімай кнігі Работа гульнёвай пляцоўкі 08.08.2019	ІБЦ установы адукацыі, 10.00 Спартыўны стадыён, 10.00	2 – 8 класы 9 – 11 класы	Класныя кіраўнікі Настаўнік фізічнай культуры і здароўя
Акцыя “Спяшайцеся рабіць дабро” 09.08.2019	Тэрыторыя агарагарадка, на працягу дня	5 – 10 класы	Класныя кіраўнікі
Тэматычныя дзекатэкі “Здаровы лад жыцця перш за ўсё” 10.08.2019	Установа культуры “Турэцкі адзел культуры і дасуга”, 17.00, 20.00	Малодшы і сярэдні ўзрост	Музычны кіраўнік Сас Л.С.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 12.08.2019 па 17.08. 2019

Сінія азёры і рэкі так радуюць нас сваёй прыгажосцю летнім днём. Значыць лета – гэта сіль вады, нябёсаў, лугавых кветак. Цудоўная пара летняга адпачынку прадаўжаецца. І мы вас запрашаем на наступныя мерапрыемствы

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Работа дзіцячай спартыўнай пляцоўкі “Лета – пара спартыўная”. 12.08.	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	Вучні 1 – 10 класаў	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Інтэлектуальная віктарына “Па сцяжынках гісторыі” 13.08.	Установа адукацыі. 11.00	5 – 10 класы	Настаўнік гісторыі М.Дз. Стэльмах
Калейдаскоп спартыўных гульняў 14.08.	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	1 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя, класныя кіраўнікі
Віктарына “Па старонках прыгодаў літаратурных герояў” 15.08. Акцыя “Футбольныя канікулы”, 15.08.	ІБЦ установы адукацыі. 10.00 Спартыўны стадыён установы адукацыі, 12.00	4 – 7 класы	Бібліятэкар Ю.С. Факеева Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Гульнёвая праграма “Па сцяжынках лета” 16.08. Акцыя “Дом без адзіноты” 16.08	УК “Турэцкі адзел культуры і дасуга”, 17.00 Тэрыторыя аграгарадка. На працягу дня	1 – 8 класы 9 – 11 класы	Музычны кіраўнік Л.С. Сас Класныя кіраўнікі
Вераб’іная дыскатэка і дыскатэка для падлеткаў 17.08.	УК “Турэцкі цэнтр культуры і вольнага адпачынку”. 17.00, 20.00	Для сярэдняга і старэйшага ўзросту	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў

з 19.08.2019 па .24.08. 2019

Васільковым колерам квітнее наша незабыўнае лета. І радасцю адгукаюцца ў сэрцы новыя знаёмствы і новыя справы, у якіх мы шчыра запрашаем усіх прыняць актыўны ўдзел. На чарговым тыдні нашага рознакаляровага вясёлкавага лета вас чакаюць наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Акцыя “Футбольныя канікулы” 19.08.2019	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 11.00	1 – 10 класы 7 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, 20.08. 2019	Спартыўны стадыён, 10.00	2 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Удзел у акцыі “Добрае сэрца ветэранам”, 21.08.2019	Тэрыторыя вграгарадка. На працягу дня	2 – 10 класы	Класныя кіраўнікі, актыў дзіцячых грамадскіх арганізацый
Акцыя “Футбольныя канікулы”, 22.08.2019	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 11.00	7 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Акцыя “Футбольныя канікулы”, 23.08. 2019	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 11.00	7 – 10 класы	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Вераб’іная дыскатэка 24.08. 2019	УК “Турэцкі цэнтр культуры і вольнага адпачынку”. 18.00	Для сярэдняга і старэйшага ўзросту	Мастацкі кіраўнік Лабанава В.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т. В. Гарох